

Прамова другога сакратара ЦК КПБ А. Н. АКСЕНАВА

Дарагія таварышы! Напэўна, няма ў савецкага чалавека пачуцця, вышэйшага за тое, якое адчувае ён ад усведамлення добра выкананага перад Радзімай абавязку. Менавіта з такім пачуццём сабраліся вы сёння ў гэтай зале, і для мяне вялікае задавальненне быць тут, сярод вас — пераможцаў сацыялістычнага спаборніцтва, сярод лепшых прадстаўнікоў працоўных калектываў вобласці, чыя вытворчая і грамадская дзейнасць з'яўляецца выдатным узорам працоўнай доблесці, наватарскіх адносін да сваіх абавязкаў, прыкладам настойлівай барацьбы за ажыццяўленне рашэнняў XXIV з'езда нашай слаўнай Камуністычнай партыі.

Як вы ўжо ведаеце, Цэнтральны Камітэт Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, Савет Міністраў СССР, Усесаюзны савет прафесійных саюзаў, ЦК ВЛКСМ разгледзелі вынікі Усесаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва і за дасягненне найвышэйшых вынікаў па выкананню народна-гаспадарчага плана ў 1974 годзе прызналі пераможцаў, побач з іншымі абласцямі краіны, Гомельскую вобласць і прысудзілі ёй пераходны Чырвоны сцяг.

У самім гэтым факце, як у люстэрку, адлюстраваліся, перш за ўсё, узросшы ўзровень кіравання абласной партыйнай арганізацыі гаспадарчым і культурным будаўніцтвам, воля і арганізаванасць камуністаў, самаадданая, натхнёная праца і высокая грамадзянская свядомасць працоўных, невымерна ўзросшая дысцыпліна і адказнасць пераможцаў большасці кадраў усіх рангаў. Зліўшыся ў адзіны магутны спляў, гэтыя фактары з'явіліся тым фундаментам, які і прадвызначыў ваш поспех, дазволіў дабіцца новых вышэйшых камуністычным будаўніцтвам.

Камуністы, усе працоўныя рэспублікі гораха і шчыра рады гэтай хваляючай падзеі, рады ўдвая, бо такая падзея ў жыцці працоўных Гомельшчыны не такая ўжо частая, і таму яна асабліва дарагая. Але скажаце так, значыць не ўсё сказаць, бо для партарганізацыі і працоўных вобласці падзея гэтая, прама скажам, этапнага парадку.

Дазвольце ад імя ЦК КП Беларусі, урада рэспублікі павіншаваць слаўныя рабочыя клас, нястомных працаўнікоў сельскай гаспадаркі, інтэлігенцыю, камуністаў, усіх працоўных вобласці, партыйныя, савецкія і гаспадарчыя органы, прафсаюзы і камсамольскія арганізацыі з высокай ацэнкай вашай працы — прысуджэннем вобласці пераходнага Чырвонага сцяга ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ.

Пераходны Чырвоны сцяг, які ўручаецца вам сёння, — гэта не толькі высокая ацэнка вялікага працоўнага ўкладу вобласці ў агульны поспех краіны і рэспублікі. Гэта таксама сімвал працоўнай славы і доблесці працоўных ардэнаноснай Гомельшчыны.

Я з велізарным задавальненнем выконваю ганаровае даручэнне Цэнтральнага Камітэта і хацеў бы ўручыць вам гэтую высокую ўзнагароду. (Тав. А. Н. Аксёнаў пад бурныя апладысменты ўручае кіраўнікам вобласці і прадстаўнікам працоўных калектываў пераходны Чырвоны сцяг).

Ваажаныя таварышы! Прысуджэнне вобласці пераходнага Чырвонага сцяга сведчыць аб вялікіх поспехах камуністаў, усіх працоўных у вызначальным годзе пяцігодкі.

Мінулы 1974 год можна з поўнай падставой лічыць годам замацавання на справе тых станаўчых змен, якія ў апошнія гады ўсё больш працягваюцца ў дзейнасці абласной партыйнай

арганізацыі, яе кадраў і актыву.

Як вядома, рабочы клас Гомельшчыны датэрмінова, 26 снежня, рапартаваў аб выкананні гадавога задання па рэалізацыі прадукцыі і вытворчасці большасці важнейшых вырабаў прамысловасці. Аб'ём рэалізацыі прадукцыі за год узрос на 9,7 працэнта, а вытворчасці — на 9,3 працэнта супраць 7,1 працэнта, прадугледжанага планам.

Прадукцыйнасць працы ў параўнанні з 1973 годам узрасла на 6,8 працэнта, а доля прыросту прадукцыі за кошт яе павышэння склала 74,2 працэнта.

Мы па праву сёння аддаем належнае ўдарнай працы калектываў прадпрыемстваў, Цэнтральнага, Савецкага, Чыгуначнага раёнаў г. Гомеля, горада Рэчыцы, Светлагорскага, Калінкавіцкага, Петрыкаўскага і іншых раёнаў вобласці. У агульнай працоўнай перамозе вашай — іх важкі ўклад.

З годнасцю і гонарам нясе працоўную вахту пяцігодкі праслаўлены, ардэнаносныя калектывы «Гомсельмаша». Справы і поспехі гэтай дзецішча першых пяцігодкі шагнул далёка за межы рэспублікі.

Высока несучы слаўныя працоўныя традыцыі, калектывы прадпрыемстваў, узначальваемы партыйнай арганізацыяй, з гонарам выканаў прынятыя на чацвёрты год пяцігодкі сацыялістычныя абавязацельствы. Ужо 14 снежня завод рапартаваў партыі і ўраду аб датэрміновым выкананні плана. Увесь прырост аб'ёму вытворчасці тут атрыманы за кошт павышэння прадукцыйнасці працы.

Прысуджэнне «Гомсельмашу» пераходнага Чырвонага сцяга ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ з'явілася заканамерным вынікам натхнёнай, паспраўднаму творчай працы гэтай шматтысячнага калектыву.

Гаворачы аб поспехах прамысловасці ў мінулым годзе, трэба адзначыць, што дасягнуты яны ў асноўным за кошт больш поўнага выкарыстання рэзерваў вытворчасці і павышэння яе тэхнічнага ўзроўню, укаранення мерапрыемстваў па перадавой тэхналогіі, механізацыі і аўтаматызацыі вытворчых працэсаў, выпуску новых вырабаў, гэта значыць, за кошт тых фактараў, якія і вызначаюць эфектыўнасць вытворчасці.

Сярод дасягненняў, якімі былі адзначаныя вашы працоўныя будні, я б хацеў спыніць увагу на адным і, мабыць, самым галоўным: у працэсе барацьбы за выкананне сацыялістычных абавязацельстваў на прадпрыемствах вобласці вырас новы атрад наватараў вытворчасці, ударнікаў камуністычнай працы, рацыяналізатараў і вынаходнікаў. Гэта сведчыць аб тым, што партыйныя арганізацыі вобласці дабіваліся вынікаў не любой цаной, а заўсёды бачылі перад сабой галоўную мэту: выхоўваць у працы чалавека камуністычнага грамадства.

Па ўдарнаму прадавалі ў мінулым годзе чыгуначнікі і рачнікі, работнікі аўтаматэльнага транспарту і сувязі. Грузаабарот усіх відаў транспарту ў мінулым годзе склаў 14,6 мільярда тонакіламетраў і павялічыўся ў параўнанні з 1973 годам на 6,7 працэнта. План перавозак народнагаспадарчых грузаў чыгуначным, рачным і аўтаматэльным транспартам быў выкананы датэрмінова.

Добра папрацавалі авіятары. План пасажыраабароту і па агульнаму аб'ёму авіяперавозак яны перавыканалі на 11,4 працэнта. Значна ўзрос таксама аб'ём работ па прымяненню авіяцыі ў розных галінах народнай гаспадаркі.

Выканалі гадавы план па агульнаму аб'ёму прадук-

цыі работнікі прадпрыемстваў сувязі вобласці.

Таварышы! Пачынаючы з сакавіцкага (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, наша партыя паслядоўна і няўхільна рэалізуе буйныя меры па паскоранаму ўздыму сельскай гаспадаркі. Створаны эканамічныя ўмовы, якія стымулююць яе развіццё. З году ў год павялічваюцца капітальныя ўкладанні ў сельскую гаспадарку, ажыццяўляюцца комплексная механізацыя, электрыфікацыя і хімізацыя яе, у шырокіх маштабах праводзіцца меліярацыя зямель. Разгарнулася вялікая работа па спецыялізацыі і канцэнтрацыі сельскагаспадарчай вытворчасці.

Усё гэта ў спалучэнні з самаадданай работай працаўнікоў сяла, узросшым узроўнем работы партыйных, савецкіх і сельскагаспадарчых органаў, спецыялістаў, усіх нашых кадраў дазволіла павысіць прадукцыйнасць земляробства і жывёлагадоўлі, істотна ўмацаваць эканоміку саўгасаў і калгасаў і ў канчатковым выніку забяспечыць карэнны пералом у развіцці сельскай гаспадаркі.

Упэўнена ператвараецца ў высакаразвіты сектар сацыялістычнай эканомікі і сельская гаспадарка Гомельскай вобласці. Добрым пацвярджэннем гэтага з'яўляюцца поспехі, дасягнутыя ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці ў гэтай пяцігодцы.

Не менш плённым для работнікаў вёскі быў 1974 год. Нягледзячы на доволі складаныя ўмовы надвор'я, у мінулым годзе вырашчаны добры ўраджай збожжавых і зернебабовых культур. Упершыню ў калгасах і саўгасах атрыманы самы высокі валавы збор збожжа — 982,1 тысячы тон, што на 171 тысячу тон, або на 21 працэнт больш, чым у самым ураджайным 1973 годзе.

Вобласць паспяхова выканала сацыялістычныя абавязацельствы ў ўраджайнасці збожжавых. З кожнага гектара атрымана ў сярэднім на 26,1 цэнтнера збожжа супраць 22,1 цэнтнера ў 1973 годзе і 24,5 цэнтнера прадугледжаных сацыялістычных абавязацельствамі.

Лепшых вынікаў па вытворчасці збожжа дабіліся працаўнікі сельскай гаспадаркі Хойніцкага і Брагінскага раёнаў, дзе з кожнага гектара атрымана адпаведна па 32,3 і 30 цэнтнераў збожжа. У мінулым годзе 104 гаспадаркі вобласці атрымалі звыш 30 цэнтнераў збожжа з гектара, а 13 з іх — больш за 40 цэнтнераў. Гэта выдатна, таварышы! Значыць, можа наша беларуская палеская зямля пры ўмелым гаспадаранні шчодра ўзнагароджваць сваіх руплівых гаспадароў, даваць высокі ўраджай.

Пэўныя поспехі дасягнуты і ў жывёлагадоўлі. Валавы надой малака павялічыўся ў параўнанні з 1973 годам на 8 працэнтаў, вытворчасць мяса — на 10 працэнтаў, яек — на 8 і воўны — на 4 працэнта. У разліку на сто гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў атрымана 407,8 цэнтнера малака і 89,9 цэнтнера мяса. Радасна адзначаць, што па тэмпах росту вытворчасці малака і мяса Гомельская вобласць займае першае месца сярод абласцей нашай рэспублікі.

На аснове росту вытворчасці ўсіх відаў сельскагаспадарчай прадукцыі працаўнікі вобласці з гонарам выканалі планы 1974 года па продажы дзяржаве збожжа, бульбы, мяса, малака, яек і воўны.

Прыемна адзначаць, што многія гаспадаркі ў вызначальным годзе пяцігодкі дабіліся такіх вынікаў у вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі, якімі па праву могуць ганарыцца не толькі вобласць, але і рэспубліка. Гэта саўгас «Брылёва» (дырэктар П. М. Старадубец), які атрымаў у мінулым годзе на сто гектараў сельска-

угоддзяў амаль паўтары тысячы цэнтнераў малака; калгас «Перамога» Гомельскага раёна (старшыня М. С. Качароўскі) — звыш 1400 цэнтнераў; саўгас «Бярозкі» (дырэктар В. І. Карацееў) — звыш 1.100 цэнтнераў; саўгас «Ведрыч» (дырэктар С. Ц. Пятэчанка) — звыш 1.000 цэнтнераў; саўгас «Дзямяхі» (дырэктар В. А. Грамыка) атрымаў звыш 380 цэнтнераў мяса, а калгасы «Чырвоны партызан» Добрушскага, «Чырвоны баец» Нараўлянскага, «Савецкая Беларусь» Рэчыцкага, імя Урышка Гомельскага раёнаў, саўгасы «Кармянскі» і «Буда-Кашалёўскі» ўжо пераагнулі рубжы ў 200 цэнтнераў.

Заслугоўвае адабрэння і шырокага распаўсюджвання практыка работы партыйнай арганізацыі і праўлення калгаса «Абарона» імя 50-годдзя СССР Добрушскага раёна. Характэрным у іх дзейнасці з'яўляецца тое, што яны не на словах, а на справе прывялі ў дзеянне ўнутраныя рэзервы, навучыліся эфектыўнаму выкарыстанню зямлі, тэхнікі і іншых матэрыяльных сродкаў. Партыйная арганізацыя змела стварыць у калектыве абстаноўку высокай уземянай патрабавальнасці і таварыскай узаемадапамогі. Гэта дазволіла калгасу паспяхова выканаць пяцігадовы план па вытворчасці збожжа, бульбы і мяса. Да 105-й гадавіны з дня нараджэння У. І. Леніна будзе выканана і пяцігодка па вытворчасці малака. Планы продажу дзяржаве ўсіх відаў сельскагаспадарчай прадукцыі ўжо выкананы.

Велізарны ўклад у агульную перамогу калектыву ўнеслі камуністы: дэпутат Вярхоўнага Савета СССР т. Рудзянкова Яўгенія Сяпанаўна, якая надала ў мінулым годзе па 7176 кілаграмаў малака ад кожнай каровы, цялятніка т. Казанікава Маланія Уладзіміраўна, звенярэ механізаванага звяна па вырошчванню бульбы т. Бураў Іван Іванавіч, звяно якое на плошчы 85 гектараў атрымала па 244,1 цэнтнера бульбы, трактарыст т. Курылін Леанід Іванавіч, які выпрацаваў 2.200 гектараў ворыва на ўмоўны эталонны трактар, і многія іншыя. Гэта дзякуючы іх самаадданай працы, працы ўсіх калгаснікаў гаспадарчы прысуджан пераходны Чырвоны сцяг ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ.

У многіх гаспадарках вобласці ўмела спалучаецца ўсё ўзрастаючая дапамога дзяржавы з актыўным выкарыстаннем усіх інтэнсіўных фактараў развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці, навучыліся весці яе з улікам сучасных патрабаванняў.

У гэтым плане заслугоўвае адабрэння работа партыйных, савецкіх і сельскагаспадарчых органаў, кіраўнікоў і спецыялістаў, усіх працаўнікоў сельскай гаспадаркі Гомельскага раёна. Пospех справы тут забяспечваюць прадуманая, па-дзелавому наладжаная работа з кадрамі, паўсядзённая клопатлівасць аб тым, каб яны практычна валодалі найвышэйшымі дасягненнямі навуцы і перадавой практыкі. Навучанне работнікаў у раёне — ад радавога жывёлавода, механізатара да спецыяліста і кіраўніка — вядзецца не ў агульным плане, а прадметна, з улікам таго, што і як трэба зрабіць у кожнай гаспадарцы, кожнай брыгадзе, на кожнай ферме для забеспячэння планаў і прынятых абавязацельстваў.

План чатырох гадоў пяцігодкі па вытворчасці малака раён выканаў на 104, мяса — таксама на 104 працэнта, яек — на 146 працэнтаў. У 1974 годзе ў раёне на сто гектараў сельгасугоддзяў атрымана малака па 617,8 цэнтнера, мяса — 105,8 цэнтнера. За гэты ж перыяд план продажу збожжа дзяржаве выкананы на

145 працэнтаў, бульбы — на 121 працэнт, малака — на 106, мяса — на 119 працэнтаў.

Прызнанне Гомельскага раёна пераможцам Усесаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва за павелічэнне вытворчасці і нарыхтоўку прадуктаў земляробства і жывёлагадоўлі ў 1974 годзе і прысуджэнне яму пераходнага Чырвонага сцяга ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ дастойна ўвечнаюць самаадданую працу яго рабочых, калгаснікаў, партыйных, прафсаюзных і камсамольскіх арганізацый і забеспячэнню заданняў вы значальнага года пяцігодкі.

Высока адабрэння заслугоўвае дзейнасць партыйных, савецкіх, гаспадарчых органаў, усіх працаўнікоў Ельскага раёна, які таксама выйшаў пераможцам ва Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве работнікаў сельскай гаспадаркі і ўзнагароджан пераходным Чырвоным сцягам.

У мінулым годзе ў Гомельскай вобласці ажыццяўлена вялікая праграма работ у капітальным будаўніцтве. Капітальныя ўкладанні ў народную гаспадарку за год склалі 638 мільёнаў рублёў і ўзраслі на 10 працэнтаў. Аб'ём будаўніча-мантажных работ склаў 363 мільёны рублёў, што таксама на 10 працэнтаў больш, чым у 1973 годзе.

Падрадныя будаўніча-мантажныя арганізацыі вобласці выканалі план мінулага года на 100,2 працэнта.

За кошт дзяржаўных капітальных укладанняў уведзены ў дзеянне першая чарга Мазырскага нафтапрацоўчага завода. Уводам у дзеянне гэтага ўнікальнага прадпрыемства на 7 месяцаў раней устаноўлена на марматыўнага тэрміну пакладзен пачатак стварэнню на беларускім Палессе новай — нафтапрацоўчай галіны прамысловасці.

Гэта вынік самаадданай працы будаўнікоў, мантажнікаў і эксплуатацыйнікаў, тысяч людзей, якія з гонарам выканалі дырэктыву XXIV з'езда КПСС: «Пабудаваць і ўвесці ў дзеянне Мазырскі нафтапрацоўчы завод». На важнейшых аб'ектах запявалімі ўсіх добрых спраў былі камуністы і камсамольцы.

У гэтай сувязі хацелася б адзначыць таксама актыўную і плённую дзейнасць Мазырскага гаркома КПБ і парткома трэста «Мазырнафтахімбуд», якія правялі вялікую арганізатарскую і палітычную работу па мабілізацыі калектываў на паспяховае выкананне планаў і сацыялістычных абавязацельстваў.

У строй дзёчых уступілі таксама завод слікатнай цэгля, кар'ер і абагачальная фабрыка «Леніна», Мазырскі і Жлобінскі хлебзаводы, халадзільнік Жлобінскага мясакамбіната, уведзены новыя магутнасці на Гомельскім хімічным заводзе і іншых прадпрыемствах.

За кошт сродкаў дзяржавы, калгасаў і насельніцтва пабудавана 14800 новых добраўпарадкаваных кватэр і індыўідуальных жылых дамоў агульнай плошчай 683 тысячы квадратных метраў. У гарадах і сёлах вобласці пабудаваны новыя агульнаадукацыйныя школы больш чым на 16 тысяч вучнёўскіх месц, дзіцячыя дашкольныя ўстановы амаль на тры тысячы месц, бальніцы на 200 ложкаў і многія іншыя аб'екты культурна-бытавога і гаспадарчага прызначэння.

Далейшае развіццё атрымалі гандаль і бытавое абслугоўванне насельніцтва. Рознічны тавараабарот дзяржаўнага і кааператыва гандлю за 1974 год склаў больш як адзін мільярд рублёў і павялічыўся ў параўнанні з 1973 годам у супа-

(Працяг на 2-й стар.)